

Зах., Ленінградскім, 2-м Укр. фронтак — камандзір мінамётнага палка. Вызначыўся ў баіх на тэр. Румынії ў вер. 1944. З групай салдат і афіцэраў 18.9.1944 натрапіў на засаду роты варожых аўтаматчыкаў, у няроўным бай выратаваў штаб і сцяг палка. Я. знішчыў каля 20 гітлераўцаў. Загінуў у гэтым бай. Урпзіз прахам Я. паходава на ў Віцебску.

**ЯНУШЭВА**, вёска ў Крулеўшчынскім с/с Докшыцкага р-на Віцебскай вобл. Цэнтр саўгаса «Докшыцкі». За 14 км на Пн ад Докшыц, 213 км ад Віцебска, 2 км ад чыг. ст. Крулеўшчына. Мех. майстэрня, лесапільня. Клуб, б-ка, дзіцячыя яслі-сад, фельч.-ак. пункт, вет. ўчастак, адда. сувязі, сталовая, магазін. Помнік 40 землякам, якія загінулі ў Вялікую Айчынную вайну.

**ЯНЦЗЫ**, Янцзы пэзян (Блакітная рака), Чанцзяп (Доўгая рака), рака на У Кітая. Даўж. 5800 км, пл. бас. 1808,5 тыс. км<sup>2</sup>. Пачынаецца на У Тыбецкага нагор'я з хр. Улан-Ула, упадае ў Усходніе-Кітайскіе м., утварае дэльту.

У межах Тыбецкага нагор'я цячэ па шырокай забалочанай даліне. Перараозе горныя хрыбы, цячэ па дне вузкіх і глыбокіх цяснін і каньёні з шматлікімі парогамі. Падзенне ракі ў верхнім цячэнні налічвае 5 тысяч. м. У сярэднім цячэнні (ад Ібіні да Чаны) перасякае ўгорыстыю Сычуанскую катавіну і вобласць нізкіх складавых гор, дзе ўтварае цясніны Санься. Ніжніе цячэнні пераважана на рауніне — имат рукаўоў, праток, шырэйня асноўнай рачышчы да 2 км. У даліне і на пойме азёры, на Дунтынху (упадае р. Сянізян), Паянху (упадае р. Ганьцзян), Тайху. У выніку адкладвання наносуў рачышчы прысунута над навакольнымі тэрыторыямі; тут рака замкнёна ў дамбы. Упадае ў мора 2 рукавамі. Асан. прытокі злева — Ялуцзян, Мінцзян, Цзялінзян і Ханьху. Водныя рэжымы агульлены мусоннымі харектарамі клімату басейна. У верхнім цячэнні ўплыў высакагорных слангоў і ледавікоў. У сярэднім і ніжнім цячэнні ўлетку паводка ад мусонных дажджоў, найб. ўздоўні ўзвыш. — жніўні, зімой — межанкі. Амплітуды вагання ўздоўні вады на рауніне 10—15 м, у цяснінах да 30—40 м. Сярэдні гадавы расход вады ёсць сярэднім цячэнні налічвае 15 тысяч. м<sup>3</sup>/сек, у вусці 34 тысяч. м<sup>3</sup>/сек (макс. расходы да 70—100 тысяч. м<sup>3</sup>/сек). Сярэдні гадавы спёк наносуў 430—500 млн. т. Бываюць катастрофічныя паводкі, прарывы дамбаў. Ледастаў мясцінамі ў верхнім цячэнні.

У бас. Я. жыве больш за ½ насельніцтва Кітая, збіраеща наляи палаўні ўраджаю. Суднаходная на 2850 км ад вусця. З прытокамі і каналамі ўтварае разгалінаваную трансп. сетку даўж. больш за 17 тыс. км. Рака багата рыбой. Прамысловыя карп, лещ, кітайскі акунъ, верхаглянд, амур, таўсталоўб. Я. выкарыстоўваецца на арашэнне; невялікія ГЭС. Гал. гарады і порты: Чунцын, Ухайн, Нанкін, Шанхай.

А. П. Муралов. Ленінград.

**ЯНЧАНКА** Ілья Платопавіч [н. 14(27).7.1913, в. Калмакова Гарадоцкага пав. Віцебскай губ.], кавалер ордэнаў Славы трох степеней. З сялян. Чл. КПСС з 1943. У Айч. вайну з 1941 на Зах., Паўд., 1-м, 3-м і 4-м Укр. фронтак — камандзір аддзялення, сцяганосец палка. Вызначыўся пры вызваленні Украіны і Польшчы. 16.4.1944 у р-не Цярнополія знішчыў 15 гітлераўцаў; увесень 1944 на тэр. Польшчы вынес з акуружніці сцяг палка; 14.1.1945 фашысты пры падтрымцы танкаў акружалі КП палка, дзе знаходзіўся палкавы сцяг. Падбіўшы звязку гранат варожы танк, Я. выратаваў сцяг. Пасля вайны працаваў на чыгуначні. Узнагароджаны ордэнам Кастрычніцкай Рэвалюцыі. Жыве ў Віцебску.

**ЯНЧУК** Мікалай Андрэевіч [17(29).11.1859, с. Карніца Капістанцінаўскага пав. Седлецкай губ.— 6.12.1921], беларускі, украінскі і рускі вучоны-славіст (гісторык, этнограф, фальклорыст і літаратуразнаўц). З сялян. Пасля сканчэння Маск. ун-та (1885) працаваў у ім, праф. з 1919 (першы чытавы курсы бел. і ўкр. л-р). Заснаваў (1889) і ўзіначальваў (1899—1916) час. «Этнографическое обозрение», «Музична-этнографическую камісію», узделылічай у арганізацыі ў Маскве Нар. кансерваторыі (1905) і

Бел. нар. ун-та (1918; чытаў курс бел. л-ры і этнографіі), у работе камісіі па арганізацыі ЕДУ (праф. у 1921). Першы паставіў на наўвук асновы зборанне і вывучэнне бел. муз. фальклору, даў абектыўную эстэт. ацэнку бел. песенага меласу. Тонка перадаваў у сваіх запісах своеасаблівасць melodyкі і рытмікі розных фальклорных жанрап. Гал. муз.-фальклорныя працы: «Маларуское вяселле ў Карніцкай паравії Капістанцінаўскага павета Седлецкай губерні» (1886) і «Па Мінскай губерні» (1889). Аўтар працаў у галіне антрапалогіі і археалогіі, маст. перакладу, літаратуразнаўства, п'ес па ўкр. і рус. мовах (сярод іх муз. камедыя «Пілі-музыка», пап. 1887, наказана ў Мінску трупай М. Старыцкага ў 1888), апрацовак укр., рус. і бел. нар. песьнь, арыг. муз. твораў (сярод іх хар. гімн «Не пагаснуць зоркі ў небе» на слова Я. Купала).


**Т.в.**: Некаторыя даныя і вопросы аб антропологическом типе беларусов, у кн.: Дневнік антропологічнага адделя, в. 3, М., 1890 (Ізвестія имі. об'яў любітэліяў естествознанія, антропологии і этнографіі...), т. 68. Труды антропологічнага адделя, т. 12). О міміко-народных беларускіх песнях исторычнага і міфологічнага содэржанія, у кн.: Сборнік Хар'ковскага історыко-філологічнага общества, т. 18, Хар'ков, 1909; Новішыя беларусская література і ее дзеятели, у кн.: Очаркі беларускай літературы, под ред. Н. А. Янчука, в. 1, М., 1920.

**Літ.**: Шарапов Н. В., Н. А. Янчук. «Труды БГУ», 1922, № 2—3 (бібліяграф.); Бандарычык В. К. Гісторыя беларускай этнографіі XIX ст. Мн., 1964; Нісневіч С. Да гісторыі зборання, вывучэння і выкарыстання беларускіх народных напевуў, у кн.: Музыка нашых дзеяній, Мн., 1971. Л. С. Мухарынськая. Мінск.

**ЯНЧУКІ**, вёска ў Ваўкоўскім с/с Пастаўскага р-на Віцебскай вобл. Цэнтр калгаса «Праўда». За 52 км на У ад Пастаў, 234 км ад Віцебска, 30 км ад чыг. ст. Варапаева. Клуб. Помнік землякам, якія загінулі ў Айч. вайну.

**ЯНЧУКІ**, вёска ў Шчучынскім с/с Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл. Цэнтр калгаса «1 Мая». За 4 км на З ад Шчучыны, 64 км ад Гродна, 11 км ад чыг. ст. Ражанка. Клуб, б-ка, фельч.-ак. пункт, магазін. Помнік камсамольцу С. В. Клімаку, які загінуў пры выратаванні ад пажару калгаснага статку.

**ЯНЧУР** Мікалай Міхайлавіч [н. 9(22).5.1902, ст. Пагодзіна Пружанскага пав. Гродзенскай



губ.], беларускі сав. вучоны ў галіне хірургії. Д-р мед. н. (1957), праф. (1960). Засл. дз. н. БССР (1972). Чл. КПСС з 1941. З сям'і чыгуначніка. Скончыў Вен.-мед. акадэмію ў Ленінградзе (1926). Удзельнік грамадз. і Айч. войнаў. У Сав. Арміі з 1919 да 1958, палкоўнік мед. службы з 1943. З 1958 заг. кафедры факультэцкай хірургіі Віцебскага мед. ін-та. Працы па пытаниях павет. кантузіі, пераліваннях крываі, дзейнасці залоз унутр. сакрэцыі пры хірург. захворваннях, механізму дзеяния некат. лекавых рэчываў пры наркозе. Узнаг. ордэнам Леніна, 5 інш. ордэнамі, медалямі.

Тв.: (Разам з Э. Я. Зельдзіным) Некоторые показатели функционального состояния коры надпочечников при облитерирующем эндarterите, «Здравоохранение Белоруссии», 1971, № 10.

Літ.: Николай Михайлович Янчур, «Здравоохранение Белоруссии», 1972, № 5.

**ЯНЫЧАРЫ** (тур. уені сегі літар. новая войскі), рэгулярная пяхота ў султанской Турцыі, створаная ў 14 ст. Апора султанскага трапона і пайважкі, падпісцкая сіла.

З 16 ст. замкнёная баен. каста. Апора рэакцыі, умешвалася ў палітыку султанскага урада, удзельнічала ў дваровых пераваротах. Корпус Я. ліквідаваны ў 1826.

**ЯПОНА-КІТАЙСКАЯ ВАЙНА 1894—95**, пачата Японіяй, каб устанавіць контроль над Карэй і пранікнуць у Кітай.

24.7.1894 яп. флот напаў на кіт. судна (афіц. вайна абвешчана 1.8.1894), потым яп. войскі ўварваліся на тэр. Паўн.-Усх. Кітая. Маньчжурская правіцелі зварнулася па дыпламат. дапамогу да ЗША і Вялікабрытаніі, але іх урады фактывна падтрымалі Японію. У студз. 1895 японцы высадзіліся на Шаньдуцкі п-аў, неўзабаве занялі Вэйхайзэй, Нюочжуан, Инкоў, захапілі паўн. эскадру кіт. флоту. Паводле Сіманасекскага дагавору 1895 Кітай признаў незалежнасць Карэі, уступіў Японіі Ляядунскі п-аў, а-вы Тайвань і Пэнхуедаю, абавязаўся выплаціць 200 млн. ляяў кантрыйбуці. Яп. прадпрыемцы атрымалі ў Кітая эканам. прывілеі. У сувязі з пратэстам Pacі, Францыі і Германіі Японія адмовілася ад анексіі Ляядунскага п-ва (у выніку кантрыйбуці павялічана да 230 млн. ляяў). Паражэнне Кітая сведчыла пра эканам.-тэхн. адсталасць краіны, крыйсі разъёмам маньчжурскай дынастыі Цын, стымулювала барацьбу прагрэс. сіл Кітая супраць феад. рэакцыі і замежных захопнікаў.

**ЯПОНІЯ** (Ніхан, Нінан), краіна ў Усх. Азіі, у зах. частцы Ціхага ак., на Японскіх а-вах, аддзеленых ад мацерыка Японіскім і Усх.-Кітайскім морамі. Тэр. Я. ўключае 4 вял. а-вы: Хонсю, Хакайда, Кюсю, Сікоку, архіпелаг Рукю і шэраг невял. астравоў у Ціхім ак. Пл. Я. 372 тыс. км<sup>2</sup>. Нас. 108,2 млн. чал. (1973). Сталіца Токіо. Краіна падзяляецца на 47 прэфектур; Хакайда — асобная адм. вобласць. Карты і іл. гл. на ўкльёках.

Дзяржаўны лад. Я.—парламентарная манархія. Дзейнічае канстытуцыя 1947. Паводле канстытуцыі «імператар з'яўляецца сімвалам дзяржавы і адзінства японскага народа», а суверэнна ўлада належыць парламенту. Пры імператары дзейнічае Савет імператарскага двара. Вышэйшы заканадаўчы орган — парламент, які складаецца з 2 палат: палаты саветнікаў (выбіраецца на 6 гадоў) і палаты

прадстаўнікоў (на 4 гады). Вышэйшы выканаўчы орган — кабінет міністраў на чале з прэм'ер-міністрам. Мясцовыя органы дзяржавы — прэфектуральныя, гарадскія, паселковыя і сельскія сходы і іх выкананыя органы: губернатары ў прэфектурах, мэры ў горадах, старасты ў пасёлках і вёсках. Суд: сістэма: Вярх. суд, апеляцыйны, мясцовы, дэсцыплінарны і слімайны суды.

Прырода. Краіна абмываецца на Піи Ахенікі, на З Японскім і Усх.-Кітайскім морамі, на У-Ціхім ак. Паміж гал. астравамі пралівы Цуту, Кі, Бунга, Камон і Унтураса. Японскае м. на У берагі паразаны западом. На прыроду фундаючы цэпілья цячані *Kurocaso* (на Пі і У) і Сісімскіе (на 3), халоднае цячанне Оя-Сіса (на Пі). У рэльфе пераважаюць сярэдневілені і нізкія горы. Гал. хрыбы на Хакайда выцягнуты з Пі на Пд (хр. Токаты, Хідака, Кітамі і ін.). У паўн. ч. Хонсю трох мердынальніх паселі сярэдневіленіх гор: Дэва і Асахі на З, Сіціты, Кітакамі і Абукума на У. Хонсю ў паселі пераразаны тэктанічнай упадзінай Фоса-Чэна, уздоўж якой многа вулканы, у т. л. вулкан Фудзіяма (3776 м., найвыш. пункт Я.). На Пд хрыбы Хіда, Акасі, Кіса. Горны рельф характэрны паўд.-зах. частцы в-ва Хонсю, а-вы Сінто і Кюсю. На ўзбрэжжах і ў міжгорных узлінінах — нізіны (каля 20% тэр. краіны). Найб. з п. Канто і Этыга на в-ве Хонсю, Ісікавы на Хакайда. Характэрныя старожытныя і сучасныя вулканы: Найб. актыўныя вулканы: Асама, Бандзі, Сікурадзіма, Токаты, Міхара. Часта бываюць (асабліва на У) разбуральныя землетрасені і гідравічныя выканіні: кам. вугал, меліт, руды, сера; нефял, радовішчы нафты, жалезі і марганцовыя руд, піріту, золата, серабра, феніксін, волова, вальфрам, никелю, сурми, алмазінай сярэвіны. Клімат Я. марскі, субтропічны мусонны, на Пі — умераны, на У — субтропічны, на Пд — пераходны да трапічнага. Среднія стадз. ад -5 на Пі да 18 °C на Пд, жніві адпаведна ад 17 да 27 °C. Ападак 1000—2000 мм за год, найболей на марскіх узбрэжжах і пашыраных схілах гор, меней — у міжгорных узлінінах. Рэкі горныя, кароткія, магнаводныя і багатыя гідраэнергіяй. Самыя вял. Сінана (369 км<sup>2</sup>), Караки (365 км<sup>2</sup>), Тоне (322 км<sup>2</sup>). З аэро на Пі (пл. 716 км<sup>2</sup>). Глебы падзолістыя і луга-блакі (на Пі), на Пд умеранага пояса — буражы, субтропічных і на крайнім Пд — жаўгасёмы, чыназёмы, латэральныя. Расліны свет багаты і разнастайны. Пападаюцца прадстаўнікі ўмерано-трапічных шырот. На Пі Хакайда хвойны ляс на Пд З Хакайда і на Пн У Хонсю — широкалістны (бук, клён, ясень і інш.), у гарах — тайга. У сярэднія частцы Хонсю — субтрапічныя вечназялёныя лісы (магнолія, бамбук), у гарах хвойнікі кіпарыс, туя і інш. На Пд Кюсю і на архіпелаге Рукю — трапічныя лісы (пальмы, фікус, саман, папараці і інш.). Жывёльны свет: нафні, ж

